

Васіль Быкаў



«ДДД»

Аўтабіографічныя дадаткі да “Доўгай дарогі дадому”

1.

Лета, лецечка, лецейка...

Лета чакалася, марылася, набліжалася ў думках-мроях.
А яно марудзіла, вясна доўжылася. Вясна таксама нялага,
але ж – школа. Іспты-экзаметы кожны год, за кожны клас.
Ізноў жа – бясхлебіца, шчавель ды крапіва. Траўнікі, ад
якіх баліць у роце.

Ды во нарэшце школа ззаду, падручнікі – на паліцу. Лес
ужо апрануўся ў лістоту, вакол зелена. Крыху кепска – бяз
школы няма кніжак, чытаць няма чаго. Затое – воля і –
возера. Наладжваєм вуды. Кручкі здабылі загадзя, ёсьць
пару з вушкамі, а то цяпер у крамах – толькі з пляскатымі
канцамі. Тыя дрэнна трymаюцца ў валасяной, звязанай
вузялкамі лесцы. Тую “леску” вяжам з валасоў, выдраных
з хваста белай кабылы. На жаль, яна адна ў калгасе – бе-
лая. Брыгадзір сварыцца... Але брыгадзір увогуле добры.
Антон Сtryжонак, і сварыцца ён нязлосна.

На рыбу я ўстаю на зары і – на возера. Вядома ж, Беля-

*Асобныя запісы
з «Дадаткаў...»
друкавалася
ў 2004 годзе ў газеце
«Наша ніва».*

коўскае (так мы яго завем). Каб ня йсьці праз Саўчонкі, дзе нядобрыя рабяты (могуць пабіць), узъязо на гару ля Саўчонак-Гараняў, адтуль сыцежкай праз алешик да возера. Чарвякі тут жа, у беразе. Наставе вялікая пільніца – я і паплавок, нічога больш не існуе. Першая паклёўка, кругі па вадзе. Але паклёўка – яшчэ ня рыбіна. Рыба клюе вельмі ашчадна, баючыся ці што. Сонца ўскочваеца над лесам, прыгравае плечы ў кашулі, а ў мяне толькі дзъве платвічки. Да абеду, можа, чатыры. Мняю месца, хаджу сюды-туды па беразе. Месцаў, здатных для рыбалкі, тут аднак жа няшмат, – усё трысыцёг, гарлачыкі. Бяды, калі адарвеца кручок. Бывае, што ён апошні.

Пад полудзень на бераг прыходзіць хто-небудзь з навакольных вёсак, мала знаёмы. Здаля чую размову: хто то вудзіць? – Ды гэта Ладзімераў малец. З Бычкой... Значыць, ведаюць. Але я ня ведаю, добра гэта ці не. Можа, лепш, каб ня ведалі. Бо, кажуць, вудзіць рыбу ня можна. Лавіць можна толькі дзяржаўным рыбакам. Я ж – не дзяржаўны.

Намокшы моцна зьнізу, нарэшце вылязаю з вады, адкасваю мокрыя штаніны. Хочацца есьці. Улоў мой – пяток платвічак і адзін акунёк. Панясу маме, хай сасмажышь.

Ускараскаюся на гару пад Саўчонкі. Тут у крайній хаце жыве мой аднакласнік Мішка Саўчанка. Але ён – нейкі чужы. Дружыць з іншымі хлопцамі.

Добра на возеры, але ж заўтра – на паству. Падышла радоўка.

2.

Паста – мой самы нялюбы абавязак.

Радоўка прыпадае кожнага тыдня. Вёска невялікая, кароў няшмат. Статак пасуць па два пастухі на дзень. Гэты абавязак дапякае штогод – ад вясны да позніяй восені. Праўда, у школьнью пару – толькі пасыля заняткаў, а ўлетку – дзень цэлы. Ад зары да зары. Дужа не хацелася ўставаць рана, мама будзіла колькі разоў. Урэшце зъязаў з сена ў паветцы, сонны выганяў кароўку. Колькі памятаю, была ў нас Акулярка, рабая, чорна-белая кароўка з плямамі, бы акулярамі, на вачох. Яна карміда сям'ю гадоў дзесяць. Скончыла свой век у вайну, калі яе забралі партызыаны – на ўласны пракорм.

Пасьвіць жывёлу не было дзе – уся зямля была занята пад культуру. Заставаліся паразынікі, раўкі, пералескі. Трэба было бегаць і бегаць, каб не разбрыйліся каровы. Трохі лягчэй рабілася, як пачыналі жаць-касіць – тады на пожнях і ржэйніку. Ногі былі ўсе паколатыя, балючыя. Раніцой (пад восень асабліва) дапякали росы – съцюдзёння, золкія. Ад іх лыткі браліся булькамі. Доўга не гайліся.

Улетку ганялі жывёлу на паўдзён. Тоё давала гадзіны трыверадыху ад палявой гарачыні. А пасыля зноў – у поле, да заходу сонца.

Бацькі ў той час – абодва на полі. Касьба, сушка, звозка сена. Затым – жаць. Бабы ў белых хусынінках скрэзь па поплю. Снапы ставілі ў бабкі, так дасыхала збожжа. Звозіць сена даручалі старэйшым хлопцам – тоё было цікава. Асабліва сядзець высока і пазіраць адтуль на абшары. Але ж дарогі... Аднойчы і я пакіраў канём з брыкай. Ды на павароце з дарогі ў вуліцу крута падварнуў брыку і абарнуўся. Дужа спалохаўся. Брыгадзір, аднак, ня лаяўся. Толькі болей мне таго не даручай.

Улетку пасыля пятага класа пасьвіў коні. Пасьвілі ўдвох з Ільлюком, майм стрычечным братам, – мы ўдзень, а ягоны бацькі, мой дзядзька Сыцёпка, уначы. Зноў рана ўставаць і ісьці куды ў дальняе поле – за Гай ці ў Мамоны, дзе ўночы пасьвіліся калгасныя коні. Коні, вядома, не каровы, спутаныя і спакайнейшыя, але таксама кожны з норавам. Разбрыйдуща – пашукаеш. А то ўлезуць у пасевы, зробяць патраву. Патрава – то найгорш, брыгадзір пагражае аформіць штраф і спагнаць з бацькі. Але ўдзень, як прыгрэе сонца, можна пасядзець у цяньку і

пачытаць кніжку. На полуцень па чарзе з Ільюком ездзім конна – на якім-небудзь маладым каньку. Раніцай коней разьбіраюць калгасынкі – у плуг, барану, у калёсы і брыкі. Коні худыя, на кепскай пашы за ноч не напасьвіліся, мужчыны кураць і лающца. Дзядзька Сыцёпка лае мяне, што спазніўся на зъмену. Але пакуль я знайшоў яго ў парасыніках, сонца паднялося высакавата...

3.

Пасыля сёмага класа пільнаваў сад у Астроўшчыне.

Астроўшчына – шляхецкі фальварак, вёсачка ў шэсьць двароў. (Пасыля іх зьевязлі ў Бычкі, ліквідавалі Астроўшчыну.) Але тут вялікі стары сад – груши, яблыні, вішні. Мне далі ружко без патронаў, і я хаджу вакол і па садзе пільнью. Вакол ціха, нікога ніяма, тады я сяджу ва ўтульнае месца пад клёнам, дзе пасыля збудаваў шалаш, і – чытаю. *Памятаю, тою парой чытаць цікавага не было чаго – чытаў Салтыкова-Шчадрына. Але тое не цікава*^{*}. Упоўдзень, як калгасынкі ішлі на полуцень, хто-нікто з іх забягаў у сад. Мой абавязак быў – ня даць ірваць яблыкі. А як не дасі? Казаў: “Ня рві, дзядзька, а то падам сыпіс у кантору”. А той адказваў: “Ну калі падасі, дык і нарву. Тады ўжо ўсё роўна нарве. А некаторыя яшчэ абяцалі спусциць штаны ды [неразборліва] крапівой. Прыкрама была справа – вартаваць сад. Ледзьве дабыў да канца лета.


4.

У нас у вёсцы таксама быў сад. Садок, як звычайна яго называлі. Садок я любіў – з вясны, як ён быў у квечені, да восені, як пасыпявалі яблыкі. І асабліва груши – вялікія фунтоўкі і спасаўкі. Спасаўкі высыпявалі да Спаса. Яшчэ да таго часу я з зямлі прыкмячаў, каторая дзе па сонцы сыпела найперш і ў зручны час узыязаў

Магутны Бені! Уладац куонестай,
Вядома каніку і сподзівкі!
Іша Бенірускі, ішай і пешай.
Расскій прыночны сваіх халам.

Драй спір у прымы пітадзінай, ішай,
На пусту землю, на родны прей.
Памяту, слыу і вяди воры
У канту прыход, у прычаласьць – дай!

Драй урадлівасць, пытчэвымі ў замах,
Учыніла памята памят! Імаже!
Драй! памятуй, драй! памятуй
Краіку нашу і нашіх нарад!



Аўтографічныя фотографіі

Д.Д.Д.

Да адукацыйнага пісьменства
(Беларусь, 1990-е)

на дрэва. Смачныя былі грушкі. З яблыкаў смачны быў апорт – адно яго дрэва, але апорты ды іншыя сьпелі позна. Самай, аднак, познясьпелай расла ў кутку садка адна дзікая яблынька. Казалі, некалі гэты дзічок пасадзіў дзед, меўся прышчапіць лепшую, ды съмерць не дала, застаўся дзічок, заўжды абсыпаны дробненыхкім дужа кіслым яблычкамі. Іх мы зьбіралі ўвосень і ссыпалі на гору ў падстэрэшшу. Яны там мерзлы, але ўзімку давалі сок, які з содай пілі – нейкі дзівосны пеністы напой, што любіла мама. Тая яблынька, здаецца, і цяпер стаіць адна ў быльм садку – старая, скрученая, зьнявеаная часам. Але яшчэ нешта родзіць – крыху знаёмых маленых яблычкаў. Іншых дрэўцаў ужо даўно няма.

Без гаспадароў сад нядоўга жыве.

5.

Неяк зімой у школьнью пару я захварэў.

Вядома ж – прастуда. Ногі заўсёды мокрыя ў худых чаравіках, на плячах – сьвітка ды сарочка, пакуль дабяжыш да Кубліч, акалееш добра. А і ў школе хладнавата. Дужа кашляў, асабліва ўначы. Бацька лаяў: я ж казаў, ня бегай, сядзі лепш дома, дык трэба табе на лёд, у сънежкі, з мальцамі. Цяпер во кашляй!

Як ужо добра зылёт, з тыдзенем не паднімаўся, бацька прывёз з Кубліч фельчара Дашкевіча. Той паслушаў грудзі праз трубку, сказаў ляжаць, на двор не хадзіць. Выпісаў мікстуру ад кашлю. Так я праляжаў, мабыць, з месяц. Бы нічога не балела, але кашаль біў няшчадна, у грудзях хрыпела. І нічога не хацелася есці. Якраз выдалася нішчымная пара, запусыцілася карова. Ні малака, ні мяса. Адна бульба і капуста. Памятаю, бацька з маці раніцой гавораць: мусіць трэба зарэзаць авечку, бо Васька не паправіцца, нічога ня есць... А я аж спалохаўся, бо любіў тую авечачку (было іх усяго дзівье). Кажу: ня трэба рэзаць, я папраўлюся.

Авечку не зарэзалі, але Васька папраўляўся дужа паволі, ледзь-ледзь. Мама плакала, яна ўжо пахавала гады тры таму старэйшую дачку, Антаніну, што памерла таксама праз прастуду. Памятаю, ляжала 16-гадовая дзяўчынка на стале ў вянчальным строі (што маці некалі ўбіралася на вянчаныне), і мяне дужа дзвіла тое ўбраўнне. Усе плакалі. А я ня плакаў – быў малы і не разумеў, што такое съмерць.

6.

Вялікае свята здаралася ў школе, калі раптам абвяшчалі, што пасьля трэцяга ўроку будзе кіно. На жаль, тое выдарапалася рэдка, можа, раз у чвэрць, і разам для ўсёй школы. Бы мурашнік, вясёлыя і дураслыўя, мы высыпалі на двор, дзе строіліся ў калону і з настаўнікамі, радасныя і ажыўленыя, кіравалі ў ДСК (Дом сацыяльной культуры). Ужо ўсе ведалі, якое будзе кіно (пра вайну пераважна), рассаджваліся на лаўках і чакалі, калі выключыцца святло і застрыкоча аппарат. Пачатак фільму зачароўваў, усе заміралі, хапаючы зрокам цітры. У нямых фільмах гэтых цітраў было шмат. Трэба было паспяваць іх чытаць і глядзець за падзеямі. Фільмы ўсе падабаліся, тады не выпадала “кепскіх” фільмаў. Ідуцы дахаты, абмяркоўвалі, спрачталіся. Уночы некаторыя моманты съніліся – кіно працягвалася.

Тады як я хварэў, якраз паказвалі “Чапаеў”, і я яго прапусыціў. Шкадаваў шмат год, то была найбольшая, можа, крыўда школьніх гадоў. Але хто вінаваты? Такі выдарыўся лёс.

Часам, хоць і рэдка (мабыць, яшчэ да калгасаў), кіно прывозілі і ў вёску. Між вокнаў нацягвалі белую палатніну, прыносілі лаўкі. Між імі ў парозе ставілі аппарат з двума коламі, да лаўкі прыладжвалі дынаму, якую па чарзе круцілі маладыя мальцы. Малышня ўпокат клалася пад экранам і ўпівалася ў яго позіркамі. Стужка нярэдка рвалася, кінамеханікі там поркаліся, абразалі, клеілі. Абрэзкі кідалі

на падлогу, і дзяцьва іх хапала. Пасьля мы разглядвалі іх на съятло, тое было ня менш цікава, чым увесь фільм цалкам.

7.

Позній восеніню з пятага класа езьдзілі ў Вушачу на зылёт ударнікаў. Ехалі ўтрох з настаўнікам Жырковым на фурманцы. Было съцюдзёна (ці не з таго і захварэў), добра прамёрз. Настаўнік з жалем глядзеў на мяне і суцяшаў: я таксама некалі ехаў у горад во ў такой рудой съвітцы... У Вушачы нас прэміявалі – Свярдлова Мэра – фотаапаратам, а нас з яшчэ адным вучнем – каляровымі алоўкамі ў прыгожым пенале.

То было маё першае падарожжа за межы вёскі і Кубліцкай школы.

Другое сталася ўлетку, як ехаў у піянерлагер у Стайкі. Стайкі былі пад Лепелем, лагер – у вясковай школе. Мне сказалі яшчэ вясной, што паеду туды, і я чакаў месяц ці болей. Урэшце сабралі ў Кублічах вучняў шэсцьць, у тым ліку мяне і знаёмага ўжо вучня з старэйшага класа Мэра Свярдлова. Да Вушачы везылі фурманкай, а адтуль да Лепеля – грузавіком. Дарога дужа прыгожая – лес, азёры, і весярок у твар. Тое ўражвала.

Лагер ня надта спадабаўся – арганізаванасць, лінейкі, фіззарадкі. Чытаць было што, але на тое не было часу – скрэзь мерапрыемствы. Затое кармілі добра. Пасьля вясковай галадоўкі мы ўсе елі кашу з хлебам, над чым пасыміхаліся “гарадскія”, і мне было сорамна. Чамусьці ня памятаю вялікай радасці ад таго лагеру, якога я так чакаў. Хіба дарога – туды. Якая была назад – не запомнілася.

8.

Вялікі клопат для бацькоў (дый для нас) была апратка і абутак. Асабліва апошні. Зімой, бывала, на золаку сплю і чую, як бацька калупаецца над маймі башмакамі – зашывае, падбівае – рамантуете. Калі зусім не было як рамантаваць, ягоны сын надзяваў калодкі або апоркі, што надта сарамаціла яго. Але інакш не выпадала. Тое ж і з вопраткай. Новую кашулю ці штаны пашыць не было з чаго – у крамах не прадавалася, а свайго (зрэбнага) наткаць было немагчыма – лён увесь забірала дзяржава. Памятаю, аднойчы пад восень мама пашыла мне новую сарочку з дзізвюх белых (у кропачку) жаночых хусцін з абрезанымі шлячкамі. Але ў адным месцы шлячок вылез і стаўся для мяне сарамлівай пакутай.

У сёмым класе маці справіла мне пінжалак, які пашыла яе сяброўка ў Кублічах Рыва (Рывітка). Для таго трэба было астрыгчы авечак, расчасаць воўну (часалі ў Кублічах мы з мамай). Я круціў часальную машыну. Пасьля мама прала, а затым фарбавала ніткі і ткала – красны былі здаўна, толькі стаялі бяз справы пад съяній. У тым пінжалаку я хадзіў два гады ў школу, фатаграфаваўся на пашпарт. І зьняў толькі, як той прадраўся – на локцях пераважна.

9.

У інтэрнаце мастацкага вучылішча былі толькі матрацы з ваты – камячыстыя і нязручныя, на іх і спалі. Коўдры трэба было прывезыці з дому, і я прывёз стракатую коўдрачку, вынятую маці з куфра як самую каштоўную. Тканая яна была накшталт крыжыкаў – бела з чорным, і мае злыя сябры адразу ўбачылі ў ёй штось папоўскае. Ад іхніх папрокаў мне было сорамна, і я накрываўся коўдрай толькі ў съцюжу, зверху яшчэ клаў тужурку. Тужурка тая дасталася мне ад першага мужа мамы, які ў рэвалюцыю прыехаў з Курляндыі, прывёз самыя каштоўныя рэчы (тужурку, залачоныя запанкі для кашулі, цэлулойдныя каўнерыкі і манжэты), склаў у куфар. І паехаў у Пецярбург, дзе і працаў. Мама чакала яго ці ня год пяць, а пасьля, сходзіўши пешшу на паклон да Ефрасінні Полацкай, выйшла замуж за суседа-ўдаўца Уладзімера.

10.

У скульптурным класе мастацкага вучылішча гліну для лепкі аднекуль прывозілі, а фарбы для маляваньня трэба было купіць. Пакуль што мы абыходзіліся акварэльлю, бо масльяных фарбай, пра якія ўсе марылі, набыць маглі хіба некаторыя. У нас маслам працаваў хлопец з Азербайджану (пасыля і яшчэ адзін), астатнія толькі пазіралі, як ён ліха “кладзе мазкі”. Мы ж ашчадна размазвалі акварэльлю на невялікіх аркушах таўставатай паперы.

А пасыля, як адмінілі стыпендыю, ня стала за што купіць і акварэлі. Найлепшы гатунак з яе лічыўся “мядовы”, і ён быў даволі дарагі.

11.

Горад вабіў, цікавіў, часам захапляў сельскага жыхара будынкамі і вітрынамі. Часам заходзіў у сабор, дзе абразоў ужо не было, а з вышыні гайдаўся знакаміты маятнік Фуко – як доказ таго, што Бога няма і зямля круціцца. Іншыя саборы пад той час ужо паўзрывалі. Заўжды галодных студэнтаў, аднак, найбольыш вабілі сталоўкі, паткнуща ў якія патрэбна была адвага. Найперш – чыстыя абрусы. Зноў жа афіцыянткі ў белых фартушках. Неяк яны дужа прыдзірліва аглядалі нас, сарамлівых падлеткаў, прымалі з усмешкай наш сарамлівы “заказ”. *Заказ быў болей чым съїўлы: каша (тионная ці пяровая) з лыжачкай масла наверсе, 200 грамаў хлеба і чай. Каша каштавала 60 кап. Наедак з яе порцыі для нас быў ніякі. Калі са стыпендыі мы замаўлялі па дзъве порцыі, і то было мала**.

У асноўным харчаваліся хлебам з кіпятнем – па бохану на дзень. Тое каштавала 1 рубель. Аднойчы, як жылі на Смаленскім базары, падрабілі пару рублёў: намалявалі акварэльлю, добра пацерлі (бы старая паперка), і прадаўшчыца не заўважыла. Але толькі аднойчы. Болей не адважыліся, дый хутка атрымалі стыпендыю.

12.

Сяло было вялікае (дзіёна, забыў яго назву), на поўдзень ад ст. Салтыкоўка. Калгас, здаецца, меў назуву “Камінтэрн”. Мы з Лёшкам Арловым жылі недалёка адзін ад аднаго, але спатыкаліся рэдка – тое ў нашых гаспадароў не было прынята. Я ўвесь дзень, зьвяздзіўшы зранку ў стэп і прывёзшы мерзлага будыльля, сядзеў дома. Рабіць не было чаго, чытаць таксама. Гаспадары амаль не размаўлялі між сабой (нявестка варагавала з съякроўю), гаспадар быў на працы. Але была малая, гадоў шэсцьць дзяўчынка, – мілае, прыхільнае стварэнне, якая не адыходзіла ад мяне цэлы дзень, патрабуючы што-небудзь распавядцаць. Я распавёў ёй усе казкі, што ведаў, распавёў пра Беларусь з яе лясамі, птушкамі і звяярамі. Але таго было мала. Тады неяк дастаўшы ў суседзяў таўсты том акадэміка Тарле – пра Напалеона, пачаў ёй чытаць. Наўзідзіў, яна слухала, і мне была палёгка.

13.

У Аткарску, школе чыгуначнікаў, тое сьпякотнае лета міналася на чыгунцы, у працы, да якой дабіраліся пехатой, па шпалах. Часам заходзілі кіламетраў за дзесьць, адтуль – на абед, і з'вечара дадому. Ля ракі Мядзьведзіцы пад кустамі чуўся піск марзянкі – то трэніраваліся дзяўчатацы-сувязісткі. Ля іх праходжваліся іхнія настаўнікі – афіцэры. У жніўні ў войска мяне праводзіла адна маладая жанчынка, што работала ў школе. Яна дужа шкадавала мяне. Казала, толькі вясной праводзіла брата, гэткага, як я, і ўжо праз месяц атрымала “пахаронку” – з-пад Сталінграду. У мяне не было хатніга адресу, дык яна сказала, каб я запісаў яе

* Пазначанае курсівам тут і ніжэй у рукапісным тэксьце выкрэслена.

адрас у Аткарску. Я абяцаў... Але пасьля падумаў: нашто? Мала ёй братавай “пахаронкі”?

14.

Запасны полк у *Тацічаве* нагадваў мураснік і быў увесы у зямлі. Тысячы салдатай жылі ў зямлянках, вучыліся побач у полі. Дысыплюна была жалезнай, камандзіры – яшчэ цімашэнкаўска-варашылаўскай школы – ад сяржантаў да палкоўнікаў. Муштравалі звычайна строем: шагістыка, поўзаньне, акопваньне. И пастаянныя пераклікі, праверкі, – каб не дызерціравалі. Але было і зынкалі – учора быў, а сёньня няма. И ніхто ня ведае, куды дзеўся.

Вінтовак нам там не давалі, былі толькі вучэбныя, якія мы вучыліся разъбіраць і зьбіраць. Скардзіца на ўмовы забаранялася, на самадурства камандзіраў таксама. Палітрукі сачылі за дысыплюнай і рабілі палітінфармацыі аб становішчы на франтох. Асабліва на Доне, дзе фронт ужо быў прарваны, і немцы перлі на Сталінград.

Там шмат было мясцовых, землякоў, саратаўскіх. Толькі мы з Лёшкам пачуваліся чужымі. Але хутка нас разлучылі: мяне – у Саратаў, Лёшку – у Вольск. Больш я яго ня бачыў. И нічога пра яго ня чую. Па ўсёй верагоднасці, прычына таму – усё Сталінград. У Саратаве я затрымаўся, а Лёшка ў Вольску – наўрад.

15.

Першая бульбачка.

Добра нагаладаўшыся за лета (бязхлебіца і бязбульбіца), дачакаліся нарэшце пары, калі падрасла бульбачка.

Тое было пасьля Спаса, але яшчэ да школы. Мама даўно ўжо прыгледзела баразёнку каля раўка, дзе бульбачка павінна быць найлепшай. Калівы тое падказалі, а вока ў мамы на гэты кошт было беспамылковае. Мама ўзяла кошык, а я рыдлёўку. И праўда, першае ж каліва выцягнула на карэнні колькі ня дужа яшчэ вялікіх, але спрытнейшых чырванаватых бульбінаў, якія мама ашчадна паклала ў стары, прадраны кошык. Я капануў колькі разоў рыхлу зямлю, пасьля рукамі добра пашибарыў у ёй і знайшоў яшчэ з пяток бульбінаў. Тое ж зрабілі з суседнім кусьцікам. Праўда, пад ім было менш, я хацеў капануць і яшчэ колькі кустоў, але мама запрацівелаася – кажа, хай яшчэ падрастуць. Нам, можа, хопіць.

Прынеслы кошык на падворак, сястра Валя адразу ўзялася скабліць бульбачку – ашчадка, каб не саскрэбсьці лішніе. Шасыцігадовы Міколка заклапаціўся пра цяпельца, каб было хворасту і колькі палак дроў. Цяпельца ладзілі ў мураве каля вуліцы, дзе было чысьцей, чым у глыбіні падворку ля хлеўчука. Для таго паклалі тры пляскатыя камяні і разам з братам разьдзымулі агенчык. Мама хутка паставіла чыгунок, ня самы вялікі – меншы, даверху накладзены невялічкай яшчэ, ружаватай, з вочкамі бульбачкай. Зверху прыкрыла накрыўкай. Варыся, бульбачка.

Мы сядзелі па-над цяпельцам, якое дыміла, Валя ўсё круцілася, адварочвалася ад дыму. А Міколка падкладваў і папраўляў палкі. Аднаго разу ледзьве не перакулў чыгунок, і мама спалохалася, – не чапай, дай я. Мы чакалі, калі закіпіць.

Але во і закіпела, кіпень трохі зьбег цераз бераг чыгунка, засіпеў на вуголлі. Цяпер трэба было падкладваць менш. “Ужо зварылася?” – нецярпіва пытала Міколка. Мама сказала, што сьвежая бульбачка варыцца доўга, тое ж – ня ў печы. Так яна варылася, і праўда, даўгавата, але мама не съпяшалася адцэджваць – яна чакала бацьку. Бацька з мужчынамі быў у полі, павінен быў неўзабаве прыйсці, і мы рыхтавалі яму вячэрну. Мама ўжо прынесла гарлачык кіслага малака, ну а хлеба... Хлеба няма. Будзе сьвежая бульбачка замест хлеба.

– Татуля ідзе! – радасна паведаміла Валя. И праўда, з-за рога хаты на падворак

стомленай хадой увайшоў бацька. Згледзеўшы цяпельца і сваю сямейку вакол, сумна ўсьміхнуўся.

– Во, ужо і бульбачка! Дык памыю руکі.

Дужа нецярпелася хутчэй пакаштаваць съвежай, з дымам, цвердаватай, даўно чаканай бульбачкі.

– Ну цяпер не памрэм, – казаў бацька, прысаджваючыся на ўслончык. – Калі дажыліся да бульбачкі...

І цяжка самотна ўздыхаў.

16.

Страты былі аграмадныя, кулямётным агнём у стэпу выбівалі роты за колькі гадзін. Падалі забітыя, не ўставалі параненыя. Кідацца, ратаваць каго было нельга – тое была справа санінструктараў. Яны ж клапаціліся, каб адvezыці парапеных у тыл (вядома, цяжкіх, лёгкапараненых выбіраліся з-пад агню самі). Нельга было пакінуць ланцуг, каб уратаваць каго, калі нават з сяброў – тое ўважалі як спробу ўхіліцца ад бую. Цяжкапараненая сыходзілі крывёю і гінулі дзе-небудзь у кукурэзе. Лёгкапараненая, калі марудзілі ці не маглі хутка выбрацца, апыналіся парапененымі другі раз ці наогул забітыя. Мой сяржант, парапенены ў нагу, перад адпраўкай у тыл хацеў закурыць і счакаў, пакуль ягоны баец прынясе яму цыгарку, ды атрымаў кулю ў жывот. Ня ведаю, ці давезылі яго да санчасьці.

Хаваць забітых нам не даводзілася, забітых звычайна пакідалі на тым месцы, дзе іх забіла. Не было калі і не было як пад агнём з імі валэндаца. Старэйшыя камандзіры ўсё гналі “Уперад!”. Хавалі ў тыле адмысловыя створаныя для таго “пахаронныя каманды”. Яны капалі брацкія магілы, съязгалі трупы. Распраналі іх, зьбіралі зброю. І закопвалі. Забітых улічвалі ў штабе, складалі сыпісы. Але тое зусім ня значыць, што ў магілах ляжаць паводле сыпісу. Часам магло быць, што ляжаць зусім іншыя.

Ад бяссоньня і стомы стан увесь час быў блізкі да поўнай абыякавасці. Пад агнём не хацелася акопвацца ці хавацца. Заб’е – ну і чорт з ім. Абы хутчэй, менш пакутваць. Куды болей, чым страх, дацінала съюжа. У стэпу, ноччу. Заснуць, аднак, не было як, – мароз змушаў калаціцца, дрыгэць, стукаць нагамі. Хоць бы лежачы ў сънезе. Той стан перапынялі толькі каманды ды мацюкі камандзіраў. Ды калі блізкі, ва ўпор, абстрэл. Ці мінамётны агонь. Тады на кароткі час ахопліваў спалох. А затым – зноў стома і абыякавасць да ўсяго.

17.

Напачатку перабудовы пісьменнікі сталі часцей выязджаць за мяжу – на розныя кангрэсы, канферэнцыі, сустэрэны, вядома ж, па запрашэнні таго боку і за ягоны кошт. Уласнага кошту звычайна мелі 30 % сутачных, што складала такую драбязу, з якой было сорамна зайсьці дзе ў кавярню. Неяк у Нямеччыну паехала вялікая пісьменніцкая група, сярод якой быў і Адамовіч, што мяне дужа ўсьцешыла. Паслья доўгага карантыну ў Менску. Саша пачуваўся вельмі спрыяльна за мяжой сярод маскоўскіх сяброў, заўжды быў у цэнтры ўвагі, распавяддаў, спрачаўся, жартаваў. На паседжаннях заўжды браў слова і гаварыў дужа разумна, гаспадары пранікаліся да яго павагай. Аднойчы, здаецца ў Кілі, выступаючы перад маладзёжнай аўдыторыяй, адказваў на пытанні з залы. І на запыт пра тое, ці праўда, што ў Москве маладзь не злоўжывае наркотыкамі, а болей чытае кніжкі, сказаў, што справа палягае ў тым, што чытаць. Часам лепиш не чытаць, а займацца чым весялейшым, бо кніжкі ў нас бальшынёй належачь да сацрэалізму. А на пытанні адной феміністкі сказаў, што ён ня можа падтрымаць фемінізм, бо чуў, што маладая феміністка, калі ёй уступілі праход у дзвіярох,

прайшла першай, але павярнулася і ляслула па штацэ таго, хто ёй уступіў. Бо яна за раўнапраўе, а тая ўступка – ёсьць прыніжэнне жанчыны.

У зале ўсchaўся гвалт, феміністкі паўскоквалі з месцаў, кінуліся да сцэны, мы з Адамовічам змушаны былі ратавацца праз чорны ход, і да самага гатэлю за намі беглі раз'ятраныя жанчыны ды іхня мужчыны. У гатэлі я сказаў Адамовічу, што болей з ім не пайду на гэтыя шоу, бо не хачу прыносіць сябе ў ахвяру гэткае публіцы.

18.

Недзе па гэтым часе ў часопісе “Маладосць” зьявілася новая аповесьць яе рэдактара Аляксея Кулакоўскага пад назовам “Дабрасельцы”. Твор гэты быў вельмі рэалістычны ў сваім паказе існавання беларускай вёскі ў пасыльваенны перыяд. Ва ўсякім выпадку, паводле праўдзівасці нічога падобнага да яго ў нас не было. Але менавіта tym аповесьць і напалохала партыйнае кіраўніцтва, якое хутка паказала сваю ўладу. У партыйных газетах зьявіліся разгромныя артыкулы на аповесьць, рэдактар быў зняты з пасады. Аднойчы, будучы ў Менску, мы з Карпюком вырашылі зайсьці да яго, каб выказаць сваё захапленыне творам і паспачуваць. Памятаю, Кулакоўскі быў у сваім кабінэце (час быў на сконе дня), Карпюк яму сказаў, што мы думаем, і раптам Кулакоўскі стаў абвяргаць нашую ацэнку, сказаў, што ідэя аповесьці памылковая, што ён шкадуе, што яе напісаў, бо ён – шчыры камуніст і прагнє ва ўсім памагаць партыі.

Мы з Карпюком выйшлі ад яго, бы зьеўшы мыла, і Карпюк доўга пляваўся ўсю дарогу – называеца, паспачувалі. Ён нават не падзякаваў нам.

19.

Улетку на Пятроўскім лузе бабы зграбалі сена. Надвячоркам ля мастка спынілася райкомаўская эмка, з якой вылез нейкі чын у пінжаку. Ён загадаў брыгадзіру дзядзьку Антону сабраць баб да кучы.

Хутка ўсе і сабраліся на скрытым прылесным пагорку, пасталі, зморана аба-перышыся на граблі. Рабкомавец разгарнуў газету і пачаў чытаць. У войску арудавала група шкоднікаў і шпіёнаў на чале з маршалам Тухачэўскім ды іншымі. Яны труцілі чырвонаармейцаў, падсыпалі ім у харч бітае шкло, выдавалі замежнікам вайсковыя сакрэты. Вяроўная калегія Вайсковага трывбуналу прысудзіла іх да расстрэлу, і ўчора прыгавор быў выкананы. Слаўныя савецкія чэкісты не спудлавалі і на гэты раз.

Бабы плакалі – гэта ж трэба, такія падлюгі. “Добра, што іх выкрылі, а то майму малодшаму ўвосень прызывацца, далі бог атруцілі б”, – плакала ад радасці адна баба з Слабодкі. “Аняго ж, – пагаджалася другая. – Ці ім шкода нашых хлопцаў. Звяяругі такія”.

Брыгадзір Антон зацята маўчаў. Невядома, што было ў яго ў думках. Але ён быў разумны мужык, і мы, дзееці, неяк паважалі яго. Толькі чаго ён маўчаў, – тады было нам невядома.

20.

Мы з Тавакіным брылі па гразкай, раскіслай, ліпкай ад чарназёму веснавой дарозе, і мой спадарожнік ужо ня лаяўся. Ягоня ногі ў валёнках былі наскрозь мокрыя. Побач брыло нямала гэткіх жа салдатаў і афіцэрэй у валёнках, і я можа ўпершыню парадаваўся ад свае выгоды – у мяне быўлі боты. Напачатку зімы, ужо ў маразы, у батальён прывезлі валёнкі, але не на ўсіх, – усім, як заўжды, не хапіла. Камандзір роты ўзяў, а мне старшина сказаў – потым, як падвяzuць. Болей, аднак, не падвезлы, і я застаўся ў ботах. У шпіталі тыя не заміналі, а цяпер дык быў ў самы раз.

21.

Утрох – Аксёнаў, Марцынкявічус і я – пайшлі на шпацыр у бок сабора сьв. Пятра. Тут трапляла шмат съятароў у чорным, цікава было бачыць групы маладых манаушак у чорна-белых касынках. На вуліцах у невялікіх шапіках прадавалі рознае царкоўнае начынне – крыжыкі, распіяцце, пацеркі. Мы вырашылі набыць біблію. У нас жа ў Саюзе дабыць яе не было як, мо тут можна. Зайшлі ў адзін шапік з рэлігійнай літаратурай, папыталі – каб на рускай мове. На рускай мове блізка не аказалася, служка пайшоў некуды шукаць. Мы чакалі. Урэшце ён прынёс – на жоўтай паперы, у мяккай вокладцы. Але па-ўкраінску. Хлопцы адмовіліся купляць, а я ўзяў – была рызыка правезыці цераз мяжу (то ж лічылася недазволенай літаратурай), але рызыкнуў. І паслья чытаў сьв. пісаньне па-ўкраінску, вучыў украінскую мову і божае слова па ёй.

22.

Аднойчы позьняй восеньню ехаў у Нямеччыну на нейкую імпрэзу Евангельскай царквы. На бяду якраз у той час забаставалі нямецкія чыгуначнікі. Наш цягнік, не дайшоўши да польска-нямецкай мяжы, спыніўся на нейкай непрыкметнай станцыі. Правадніца сказала: далей не паедзем. Съягло ў вагоне адключылі, ацияпленыне таксама. Пасажыры пачалі разбрыдацца, шукаць які іншы транспарт. Я сядзеў адзін у съюздённым купэ і ня ведаў, што рабіць. Так мінула, можа, гадзіны дзьве. І раптам чую знаёмы голас: “Где ест Васіль Быкаў?”. То ж мой Крыстаф! І адкуль ён узяўся на гэтай польскай станцыі? Аказваецца, прыехаў па мяне з Берліна. Мы абняліся, я быў зьдзіўлены і бясконца абрадаваны. Узялі яшчэ аднаго пасажыра – ленінградскага навукоўцу, забытага, як і я, на пад’ездах да Нямеччыны. І паехалі.

У Франкфурце на Одэры падхапілі яшчэ адну пасажырку, маю зямлячку Людмілу Корбут, якая чакала Крыстафа. З таго часу яна надоўга стала маёю з жонкаю сяброўкай. Жыла ў Берліне, добра валодала нямецкай, хадзіла з намі ў эміграцыйнае ведамства, памагала пісаць розныя анкеты. Затым прыязджала да нас у Віперсдорф, дзе мы жылі, у Копенік. У самой лёс склаўся ня надта шчасліва, але яна ахвотна памагала іншым. Як і я нямецкі сябра Крыстаф – наш агульны найлепшы таварыш.

23.

Першага жывога пісьменьніка-празаіка я пабачыў у Гародні, то быў Піліп Пястрак.

Неяк будучы на Савецкай, згледзеў, як пажылы чалавек у саламянім капелюшы штосьці прыпыніўся на ходніку і азіраеца. Пры tym з замілаваньнем вымаўляе адно толькі слова “кошык”. Сапраўды, непадалёк пераходзіць вуліцу вясковая кабета з пустым лазовым кошыкам. У tym чалавеку я пазнаў знакамітага на той час пісьменьніка Піліпа Пестрака.

То быў ці не апошні з арыгіналаў – заходнебеларускіх пісьменьнікаў-камуністаў, шмат год сядзеў у Гродзенскай турме, дзе, дарэчы, студыяваў маркізм, выхоўваючыся як пралетарскі рэвалюцыянер. Ім ён і застаўся на ўсё жыцьцё.

Аднойчы, у час чаргавае дэкады беларускай літаратуры група беларускіх пісьменьнікаў ездзіла па раёнах, дзе іх вадзілі па жывёлагадоўчых комплексах, паказвалі новыя сіласныя вежы. Як група ў белых халатах пайшла ў чарговы сівінарнік, Піліп Сямёновіч прытрымаў мяне за крысо – што, ты не нанюхаўся гаўна? Пойдзем у аўтобус.

Мы зайшлі ў пусты аўтобус, і Піліп Сямёновіч адразу выпаліў: парадку ня будзе. – Чаму? – Бо ўладу захапілі ворагі. – Якія ворагі? – Класавыя.

Пястрак памаўчаў. – У гэтага ж I. было аж 80 гектараў зямлі. А ў Б. – 40. А ў вашага Карпюка – 30. Во яны і кіруюць. Да чаго дакірующца...

Гэта быў дауні пункцік Піліпа Сямёновіча. А ўвогуле ён быў чалавек прыстайны, нават чалавечны. На пісьменьніцкіх мерапрыемствах заўсёды выступаў у абарону слабых і пакрыўджаных. Ня ладзіў з начальствам. Любіў Барадуліна – можа, ня так за вершы, як за ягоную апалітычнасць. У паездку заўжды выпраўляўся з старым пацертым партфелікам, з якога, як толькі займаў месца ў купэ, выстаўляў бутэльку, клаў ладны шмат сала, пару цыбулінаў. І пачынаў пачостку з размовай. Калі здараўся наведаць рэстаран, замаўляў гарэлку на вагу – але не па 200 грамаў, а адразу на ўсіх – 800. Заўжды плаціў сам.

Ягоны канфлікт з уладамі пачаўся ў 39-м. Адразу пасыля вызвалення з Гродзенскай турмы Пястрак кінуўся ствараць рэвалюцыйны камітэт, каб помсыць палікам. Але чырвонаармейцы прывезылі ў Горадню свой рэйком, а шматгадовому вязнню сказалі – асадзі назад. Ён, натуральна, пакрыўдзіўся, ды стрываў. Пасыля яшчэ шмат разоў крыўдзіўся, бо яго асаджвалі ўсё ніжэй і ніжэй. Памёр ён на адзіноце, ці ня ўсім забыты, аўтарам ці не аднаго, хоць і таўстога, раману “Сустрэнемся на барыкадах”.

23[-a]

Апроч класікі, у гэтую пару давялося прачытаць некалькі кніжак, якія так ці інакш штось закранулі ў дзіцячай душы і засталіся ў памяці. То выпадковыя кніжкі, часам малавядомых аўтараў. Прачытаў і доўга ня мог забыць ваеннага трагізму кніжкі “У якуцкай тайзе” І. Строва. Або “Ад’ютант генерала Май-Маеўскага” – гэтую прадзечу шмат якіх наступных “шпіёнскіх” ці “разведчыцкіх” кніжак пазнейшых часоў. “Сіўцоў вражак” Асортіна раскрыў вочы на пасылярэвалюцыйны час у Москве. Вядома ж, жахлівы час, убачаны, аднак, з пазіцый трохі інакшых, чым мы звычайна сустракалі ў савецкай літаратуры. Гэта была літаратура 20-х гадоў, творы “папутчыкаў”, а не пісьменнікаў-камуністых. З беларускіх у гэтым шэрагу помніцца “Прысады” М. Зарэцкага ды хіба “Спалох на загонах” П. Галавача. Асабліва фінал гэтай хрэстаматыйнай аповесьці.

24.

Маладыя ў войску, тым болей на фронце былі пад уздзеяннем магіі зброі, асабліва стралковай. Нашыя “драгункі” (ня кажучы ўжо пра “СВТ”) нікому не падабаліся. Кожны баец пры выпадку наравіў замяніць гэтую даўжэзнную няўклоду на які карабін ці трафейную нямецкую. Таксама як і аўтамат ППШ, – праслаўлены (як і ўся нашая зброя, пралагандай), ды няўклодны. Канешне, нямецкі “Шмайсер” быў ва ўсіх адносінах лепшы, але яго трэба было “дастаць”. Як і патроны да яго. Зноў жа, на тую замену дужа коса глядзела начальства, магло ўгледзець у тым аблітыху. Прасьцей было з пісталетамі – ня так кідаліся ў вочы. Я першай парой абыходзіўся без ТТ, які належыў, але які не далі, у пяхоце меў ППШ, таго было даволі. Але пасыля набыў “парабелум”, які доўга ў мяне быў на дзязе. Праўда, як сталі ў абарону ў Малдавіі, ня стала нямецкіх патронаў, дык я, калі была патрэба, страліў з яго нашымі, ад ППШ – яны падыходзілі, хача білі карацей, чым нямецкія. Пасыля атрымаў ТТ, а “парабелум” замяніў на “Вальтэр” – так і хадзіў з двума пісталетамі на дзязе. Толькі ў шпіталі застаўся бяз зброі, за што ледзьве ня трапіў пад расстрэл заградатраду на Дунайскай пераправе ў Венгрыі.

Страліць з пісталета ў жывога немца, на шчасьце, не давялося, у аўтаматыках страліў з аўтамата – на адлегласці, па тых, што ўцякалі, аднойчы – што атакавалі. Быў бой у траншэях, які апісаны мной у “Яго батальёне”, але там болей за ППШ ішлі ў ход гранаты – свае “лімонкі” і нямецкія “яйкі”.

24-а

А. Карпюк, як распавядаў, трапіў на фронт праз той самы “Вальтэр”, якім абзвеўся перад вызваленнем у 44[-м] г. Як і шмат якіх партызанскіх начальнікаў, яго на фронт ня бралі, пакідалі для аднаўлення савецкай улады ў Захоўнай Беларусі. Але сказаў: пісталет трэба здаць. Перад разъвітаннем са сваім “Вальтэрам” Аляксей пайшоў у гумно і прышліўся ў сучок у съянне. І якраз трапіў. Шкада яму стала такі дакладны пісталет, і ён не наважыўся разъвітацца з ім. Лепш пайшоў на фронт.

А там яшчэ на фарміроўцы “Вальтэр” яго адабралі начальнікі. Хутка чырво-наармеец Карпюк атрымаў кулю ў плячо, а затым асколак у лёгкія, тады ўжо стала не да пісталетаў.

25.

Адліжнай парой пачалі зредку выходзіць (у Маскве, вядома) кніжкі буржуазных аўтараў, у якіх тыя распавядалі пра свой літаратурны досьвед. Памятаю, з захапленнем чытаў Парандоўскага, спасыцігаў элементарныя, але такія важныя для пачаткоўца літаратурныя ісціціны. “Подводя итоги” С. Маэма ўспрымалася шмат кім як літаратурнае евангельле. У некаторай меры і “Залатая ружа” К. Паустоўскага. Гэта тое, што тады зрабілася даступным з вялікай скарбонкі на тэму літаратурнай кухні. Думалася, найперш трэба спасыцігнуць сакрэты майстэрства, дазнацца, як трэба пісаць, а ўжо пра што – другарадная справа. Пра што – цвердзіць партыя, на кожным пленуме, зъездзе пра тое гамоняць нашыя славутыя мэтры – у Менску і ў Маскве, піша савецкая партыйная прэса. “Партыйная арганізацыя і партыйная літаратура” – во настольная кніга кожнага пісьменніка, як даводзіў мне ў гатэльным нумары маскоўскі цэковец Мяленцыё пасыля майго скандалынага выступу на зъездзе. А зусім не Бялінскі, якога я цытаваў. Для іх ужо і Бялінскі рабіўся аўтарам крамольным. Неўзабаве, аднак, евангельлем стане знакамітая трывогія Леаніда Ільіча, якую вывучалі на ўсіх палітзанятках.

26.

Чытаў на Курылах мала, хіба газеты, якія прывозілі раз у месяц. А зі мой, як сканчалася навігацыя, наогул нічога не прывозілі. Нават алкаголю. Па радыё ніколі нічога не было чуваць. Заходнія радыёстанцыі спрэс глушылі. Непадалёк ад маёй батарэі ля пасёлка Галаўніно тырчэлі антэны радыёерахопу, дзе круглыя суткі дзяжурылі афіцэры КДБ. З таго, што трапіла на вострай, добрае ўражанье на мяне зрабіла аповесьць Э. Казакевіча “Двое в степи”. Гэта была новая старонка праўды пра нядайную вайну, і дужа прыкра было чытаць, як неўзабаве яе пачалі граміць у літаратурнай і партыйнай прэсе. Таксама як і артыкул Памеранцева “Об искренности в литературе”. Гэты артыкул мне дужа спадабаўся, але прачытаўшы крытыку на яго, я зразумеў, што з праўдзівай літаратурай трэба пачакаць. Традыціі літаратурнага пагрому, распачатыя пасыля вайны з Ахматавай і Зошчанкі, мабыць, ня хутка скончанца. Так думаў я тады, і, паслаўшы трэя алавяданьні М. Лынькову, болей нічога не пісаў. Не было ахвоты.

27.

У час майго прыезду ў Зах[одні] Берлін наладжваліся сустрэчы з чытачамі. Неяк раз сустракаўся са студэнтамі Свабоднага ўніверсітэту. У невялікім кафэ з дзюоралевымі столікамі сабралася чалавек 50 моладзі. Сядзелі, пілі кола і піва. Я распавядаў, задавалі пытанні. Што такое Беларусь, ніхто ня ведаў. Пыталіся, дзе яна? У Сібіры ці бліжэй. Адзін маладзён, дужа паддаўшы, палез да мяне з лаянкай: чаму вы ўяўлі танкі ў Прагу? Я спрабаваў штось тлумачыць, але маладзён

не змаўкаў. Тады малады атлет з першага століка ўстаў і за каршэнь моўчкі выкінуў таго за дзъверы.

Як усё скончылася, я папытаўся, хто ён, гэты атлет. Аказалася, амерыканец з Аклахомы. Ён не за савецкія танкі, але ня любіць п'янтосаў і наркаманаў.

А ў другі раз, ужо ў гарадскім раёне Кройцберг, да мяне на сустрэчы падышоў стараваты, кульгавы ветэрэн, які на ламанай расейскай мове пытаўся, як жывуць цяпер беларусы ў Мазыры і Пухавічах. Аказваецца, ён ведае шмат якія гарады і вёскі ў нашай краіне, дзе добра наваяваўся. А нага? Нагу пакалечыла, як трапіў у палон, аперацыю рабіла “артц-юда”. Кепска зрабіла, таму ён застаўся інвалідам на ўсё жыццё. Але ён не кры́дуе – ні на юдэ, ні на Гітлера, кожны рабіў сваю справу. Важна, каб прафесійна. На жаль, прафесійнасці цяпер не стае шмат каму. Дзіўнаватая філософія, падумаў я. Але чым займаецца цяпер шаноўны ветэрэн? – Цяпер на пенсіі, а да таго быў школьнны настаўнік. Выкладаў матэматыку. У tym ліку і вышэйшую.

28.

Як пасъля выявілася, што праблемы ў А. Суркова ўзыніклі ў Нідэрляндах пасъля гісторыі з Паствэрнакам. Суркова абвінавацілі ў фальсіфікацыі і паклёпе на Нобелевскага лаўрэата, і савецкае кіраўніцтва ініцыявала судовы працэс, каб яго апраўдаць. Але, здаецца, марна.

29.

Было і яшчэ прыкрае здарэньне, якое прычынілася да лёсу Геніушаў. Тут праявіўся яго вялікасць выпадак. Ці правіць ён съветам, як казалі французы, я ня ўпэўнены, а ўжо лёсам чалавека – пэўна. У майм лёсе было нямала лёсавызначальных выпадкаў, але болей за іншыя ўражвае выпадак з Іванам Пятровічам Геніушам.

Іван Пятровіч – доктар, працаваў у Празе, быў далёкі ад палітыкі, якой болей зaimалася жонка Ларыса Антонаўна. Але, натуральна, будучы беларусам, належай да беларускай абшчыны, якая часам наладжвала свае імпрэзы. Як пачалася вайна, ніхто з беларусаў, вядома, не шчыраваў за Гітлера, але і ўхіліца ад нейкай хоць бы сімвалічнай падтрымкі таксама не выпадала. Праводзілі сход, на які сабралася трохі народу. А Іван Пятровіч спазыніўся і прыйшоў, як ужо ўсе былі сабраныя. Хітры Ермачэнка, які кіраваў абшчынай, спытаўся, хто будзе старшыней сходу. І нехта падказаў: “А во Геніуш, усё роўна яму няма дзе сесьці, апрач як у прэзідыму”.

А як з ініцыятывы Ермачэнкі прынялі славутую тэлеграму Гітлеру, спатрэбілася яе падпісаць. Каму? Вядома ж, старшыні сходу. Іван Пятровіч казаў, што ў той момант у яго пацямнела ўваччу. І было з чаго. Тая тэлеграма пасъля вайны абышлася старшыні сходу ў 8 гадоў Варкуты і да съмерці абвінавачваньнем у прыслужніцтве Гітлеру.

30.

Калі-нікалі летний парой наведваўся на радзіму, у мае Бычкі. Бацькі яшчэ былі жывыя, і на падыходзе яшчэ здалёку бачыў, як ля падворку чакае бацька, выглядаючы з-пад рукі ў бок Азевічавай гары. Сустрэўшы ў Слабодцы аўтобус, мае клумкі кацёу на веласіпедзе Мікола, я з падлеткамі сынамі ішоў побач. Пасъля частаваліся за агульнym сталом, бацьку дужа карцела папытаць, як жыве сын у далёкім горадзе, дзе і ён некалі жыў – служыў у салдатах. Але сына вабіла не размова з бацькам, а – возера. Заўсёды, ужо ў дзень прыезду, шыбаваў съцежкай цераз поле і кустоў да свае запаветнае мэты – хоць на пару гадзін, а ўсё астатніе потым. Увечары бацька скажа, што трэба схадзіць да хроснай Барысіх – каторы

год ляжыць старая, чакае съмерці. Прыхапіўшы якую цукерыну ці хоць бы яблык, ішоў да хроснай, з гадзіну слухаў яе горкі расповед пра тое, як яна моліць Бога, каб той паслаў съмерць. А ня шле. Жыла яна з нявесткай, унучкі вучыліся ў горадзе, сын прапаў на вайне. Кепска жылося маёй хроснай. И ня хутка яшчэ пачуў яе малітвы Гасподзь Бог.

Праз дзён колькі мама прасіла наведаць яе брата – дзядзьку Лявона, што жыў у Завулку. Дарога была праз поле і лес, каля возера Супонец. Дзядзька з працаў-ітым сынам Антолем будаваў сядзібу (ранейшая згарэла ў вайну, сям'я доўга жыла ў асечі). Дзядзька, як заўжды, лавіў рыбу ў навакольных азёрах, часам у добрае надвор’е браў з сабой і госьця. И тады я знаёміўся з дзядзьковым умельствам – ня тое, што маё. Рыба ў дзядзькі заўсёды лавілася, заўсёды была на стале. Не заўсёды быў хлеб, нават бульба, а рыба была заўсёды – смажаная, вяленая, сушоная.

Неяк дзядзька Лявон распавёў [пра] выпадак, як злавіў шчуку з самаробнай блісной, якую ў яго адарвала шчuka яшчэ за Пілсудскім – 20 гадоў таму. И памёр дзядзька Лявон ад рыбы – прастудзіўся на возера.

А ягоны Антоля ўкінуўся ў пчолы. Колькі год усё на сядзібе гудзе ад пчолаў, ёсьць мёд, а можа і якая капейчына. Не з калгасу...

31.

У выніку буйнай кампаніі дэскрыдытацыі твору Быкава аўтар пачаў атрымліваць шмат лістоў ад яго чытачоў. Пісалі з Беларусі, з Масквы, з Пецярбургу і нават з Сібіры і Dalékага Усходу. Аўтары былі самія розныя – ад ветэранаў былой вайны да моладзі і студэнтаў. Значная бальшыня пісьмаў была ў падтрымку пазіцыі аўтара, падзяка за праўду вайны. Тады ж праз лісты я пазнаёміўся з некаторымі пісьменнікамі, што былі такі мовіць “укушаныя вайной”, інваліды, якія самі пісалі пра яе. Гэта быў выдатны рускі пісьменнік У. Тэндракоў, а таксама С. Круцілін, В. Ганчароў, [нечытэльная ўстаўка], Д. Гусараў з Петразаводску. Яны дзякавалі мне і пісьмова ціснулі руку. Тады і пасля такіх лістоў у мяне набраўся не адзін чамадан. Частку іх пазней я спаліў на дачы, як пабачыў, што іх могуць украсыці, бо дужа цікавіцца пэўныя людзі. Але ўжо тады заўважыў, што ўсе лісты былі перлюстраваныя, што ня надта і ўтойвалася перлюстратарамі. Вядома, што папера савецкіх купэртаў была благая, і съяды гарачага адпарваныя на другім баку былі відавочныя. Пры tym некаторыя з лістоў перлюстраваліся па некалькі разоў, у розных інстанцыях. Асабліва пашкуматанымі выглядалі лісты да бацькоў, у вёску. Падобна, іх адпарвалі ў Гародні, дзе я іх апускаў у скрынку, затым у Менску і, вядома ж, па месцы адрасату – усім трэба было ведаць, што піша Быкаў. Але я даўно ўжо не пісаў нічога падазронага, tym болей бацькам. Як, дарэчы, і яны мне, чые лісты былі ня лепшыя з выгляду. Калі трапляла якая бандэроль – книга ці рукапіс, дык яна была бязылітасна пашкуматаная (бы яе грыйз сабака) і мела чорны паштовы штэмпель: “Поступила в поврежденном виде”.

Некаторыя лісты наогул не прыходзілі – мабыць, адразу ішлі ў “справу”. Тады ксераксаў яшчэ не было, а на перадрук органы ашчаджалі працу “кваліфікаваных машыністак”

32.

Тым хлебам і харчаваліся. Раніцой гаспадыня, старая буркатлівая яўрэйка, прыносіла чайнік кіпеню, якім запівалі хлеб – без заваркі і цукру. Зрэдчасу (у дні стыпенды) хадзілі ў сталоўку ці чайную. Там болей вабіла порцыя пшоннай кашы (жоўценькая кучачка на талерцы з лыжкай таплёнага масла ў гнязьдзечку наверсе). Замаўлялі, вядома, і хлеб – 200 грамаў. Ну і чай – з цукрам, які бялеў на дне шклянкі. Хлеба хацелася і болей, але болей да аднаго блюда (кашы) не давалі. Заўсёды хацелася ёсьці. А ў адным месцы (на пачатку вуліцы Гогаля) з сутарэння,

дзе быў нейкі кандытарскі цэх, так звабліва пахла цукеркамі, што часам мы праходзілі і вярталіся, — каб панюхаць яшчэ.

32-a


Зімой рыбацкай насалодай была лоўля корушкі. Пад вясну, як лёд у затоцы браўся трэшчынамі, у тыя шчыліны лезьлі маленькая рыбкі, якіх на трэба было нічым прынаджваць. Рыбакі проста рабілі кручкі з дроту і, устаўляючы іх у трэшчыны, тузалі рыбу на лёд. За гадзіну яе можна было нарыйтаваць вядро. Смажаная, яна была смачнейшая за ўсю марскую і акіянскую рыбу. Шкада, лавішь яе ў мяне не было часу, і я толькі назіраў за тым, седзячы ў сваім НП на абрыве.

33.

Той мой выступ не на жарт устрывожыў улады. Мінула трохі часу, і, як пасъля стала вядома, старшыня тадышняга Камітэта дзяржбяспекі СССР Ю. Андропаў дакладваў у ЦК КПСС: “Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі мае звесткі аб нездаровых настроях беларускіх пісьменьнікаў — члена КПСС Карпюка і Быкава... Карпюк нелегальна распаўсюджвае сярод сваіх знаёмых усялякія паскілі ў выглядзе кнігі Гінзбург-Аксёnavай “Круты маршрут” і іншыя. Адмоўна ўзыдзейнічае на моладзь. Пад яго ўплывам студэнт Гродзенскага педінстытуту Малашэнка піша вершы, прасякнутыя песімізмам і ўпадніцтвам, некаторыя з іх утрымліваюць шкодны палітычны сэнс... Погляды Карпюка ў пэўнай ступені падзяляе Быкаў, аўтар тэндэнцыйнай аповесыці “Мёртвым не баліць”... У цяперашні час да Быкава выказваюць інтарэс ідэалагічнымі цэнтрамі ворага. Гэта відно, прынамсі, з перапіскі з ім супрацоўніка закрытага сектара “Народна-працоўнага саюза” (НПС), якая вядзе яго антысавецкую апрацоўку. З Быкавым установіў контакт італьянец Поджы, які падазраеца ў прыналежнасці да съпецоргану ворага... Камітэт дзяржбяўнай бяспекі Беларусі з санкцыі ЦК кампартыі рэспублікі рыхтуе мерапрыемствы, накіраваныя на прадухіленыне магчымых варожых акций з боку названых асобаў”.*

34.

Яшчэ на пачатку перабудовы мне спадабалася кнішка беларускага журналіста Аляксандра Лукашука, да якой я напісаў невялічкую прадмоўку. З тae пары ў нас з аўтарам установілася добрае сяброўства, якое набыло характар сталага супрацоўніцтва, калі з цягам часу Аляксандр Лукашук стаў дырэктарам беларускай рэдакцыі радыё Свабода. Ён, як і мой калега па БНФ Сяргей Навумчык асабліва прычыніўся да майго лёсу, як я апынуўся за мяжой, пераехаў у Прагу. Ну але тое здарылася значна пасъля.



* Цытата з дакладу падаеца па прыклебенай В. Быкавым газетнай выразцы.

35.

Невялічкая кніжка кіеўскага аўтара Міхаіла Тархомава “Мы расстраляны ў 42-м” неяк абышлася малазаважанай у расейскім друку, а на мяне яна зрабіла вялікае ўражаньне, і я дужа блізка прыняў яе непадробны пафас жалю і гневу крывавай вайны.

35-a.

Нарэшце Вярхоўны Савет БССР заклапаціўся пра беларускую мову і, як заўжды, каб пахаваць праблему, стварыў камісію. Старшынём яе прызначылі Ніла Гілевіча, даўняга змагара за беларушчыну. Пачаліся доўгія паседжанні, нудныя абмеркаванні, калі адзін перад адным шматслоўна даказвалі, як неабходна беларусам іх родная мова. Тут не было разыходжаньня і тады аднаголосна пераходзілі да канкрэтныі. Мова дзяржустанаваў, вышэйшай школы, выдавецтваў і літаратуры... Ну а мова кіруючай вызначаючай партыі? Тут калегі прыводзілі спрытны і загадзя падрыхтаваны аргумент: мова партыі – справа самой партыі, мы ня можам што-небудзь ёй дыктаваць. Дык вось, сказаў я аднойчы, пакуль камуністычная партыя Беларусі не пярайдзе на беларускую мову, ня будзе ў беларусаў ніякае роднае мовы. «Аднак загнуў!» — зъедліва кінуў Іван Чыгрынаў, тады дужа актыўны сакратар СП, які пры Лукашэнку атрымаў званьне Народнага.

Быў прыняты падрабязны і даволі мудрагелісты план беларусізацыі мовы, у аснове свайгі папулісцкі і безнадзейны. Тоё асаблівіца стала відавочна, як на апошнім паседжанні камісіі быў аб'ўлены парадак уводу ў дзеяньне таго плану.

Рабілася зразумела, што пісаўся ён для адчэпнага, каб супакоіць «крыклівых» і асабліва БНФ, які на кожным мітынгу патрабаваў: мову!! Сапраўды, што карысыці ад плану, які прадугледжвае штосьці на дзесяць гадоў, г.з. нейкую меру па мове аднесыці на канец стагодзьдзя. Я ім сказаў, што да канца тысячагодзьдзя можа так стацца, што нікога з нас ня будзе на съвеце, хто будзе выконваць тое фантазёрства? Яно забудзеца гэтаксама, як і прозвішчы яго складальнікаў. Так яно і сталася.

Пры ўладзе камуністаў нічога з таго плану не было і не магло быць рэалізавана, на краіну хутка абрушылася навала розных падзеяў, зрабілася не да мовы. Аж покуль зацяты Ніл Гілевіч, пакінуўшы СП, не стварыў ТБМ. Кульгаючы і буксуючы яно змагаеца ўсё за тое ж, за што змагаліся беларускія інтэлігенты з пачатку стагодзьдзя. Мабыць, сапраўды, як казалі разумныя людзі, мы зблыталі прыярытэты, запрагаем калесы паперадзе каня. Ці не найперш трэба змагацца за незалежнасць краіны, здабыўшы якую вельмі лёгка і праста будзе ўдзяржавіць беларускую мову. Іначай – марная барацьба, пусты намер. Хіба што імітацыя змагання без жаднай надзеі на колькі-небудзь престойны вынік. Аднак тое, што было відавочна кожнаму незамутнёнаю позірку, не хацелі бачыць нашыя нацыянал-камуністы. Нават з ліку самых сумленных і самых разумных. Хіба што тая барацьба патрэбна была партыі, каб адцягнуць нацыянальна актыўныя (інтэлігенцкія) сілы ад радыкальных ідэяў БНФ і ўключыць іх у загадзя бесперспектывную (і бясшкодную) барацьбу за мову. Але з кім барацьбу, калі партыя заўжды дэмагагічна стаяла за развіццем нацыянальнай мовы? Па сутнасці з народам, які, як кажуць ня хоча размаўляць па-беларуску, а хоча па-расейску. І тое – праўда. Бо навошта народу размаўляць на мове, якая далей як за выганам не ўжываецца? На якой не гавораць у горадзе, куды перасялілася моладзь, не гаворыць начальства. Расейская мова – здаўна мова начальства, і народ мкнецца разумець яе найперш, каб разумець ягоныя каманды. Бо не ўцяміўшы тыя каманды, лёгка атрымаць па карку, — як і ў акупацыю ад немцаў. А съцяміўшы, глядзі, — можна і самому

кімсьці пакамандаваць. Тым, хто ніжэй. Прамая выгада – гаварыць па-расейску. Тады і элемантарны сэнс для барацьбітоў за беларускую мову — пачынаць з начальства, з тагачаснай кіруючай партыі. Але ж як выступаць супраць партыі, да якой сам належыш? Яшчэ выключаць з яе шэрагаў... Адсюль і пачынаецца імітацийная валтузыня.

Увогуле шкада. Бо сапраўды надарыўся пэўны момант, які быў бяздарна ўпушчаны. Камуністы тады пачалі болей дбаць пра сябе, сваю дужа няпэўную будучыню, праз год яны пагадзіліся на суверэнітэт, маглі б пагадзіцца і на мову. Хаця ўсё тое – ня болей чым марнья развагі. Як паказалі наступныя падзеі, беларуская кампартыя лепш прыняла ўласную сухотную съмерць, чым родную мову...

36.

Ішло вылучэнне кандыдатаў у Вярхоўны Савет БССР. Канчатковаму іх зап'ярджеанню папярэдніла прыдзірлівая селекцыя-абмеркаванье на т.зв. выбарчых сходах. Прадстаўнікі “грамадскасці” падрабязна абмяркоўвалі ўсіх і “рэзалі” няўгодных. Уся справа была ў палітычнай арыентацыі кандыдатаў і падборы прадстаўнікоў.

У Дом культуры, што ля ст. метро “Маскоўская”, дзе змушаны былі трymаць “агледзіны” з тузін кандыдатаў, прыйшлі (вядома ж, арганізаваныя гаркамам) некалькі соцен спарцменаў з Інстытуту фізкультуры. Яны былі вельмі актыўныя, дружна галасавалі за кандыдатаў-камуністых і рэзалі інтэлігентаў. Тады яшчэ да выбарчага старту адхілілі многіх. Але напрыканцы, відаць, стаміліся – забалелі горлы выступаць як “за”, так і “супроць”. Адзін кандыдат, які доўга чакаў свае чаргі, меў прозвішча на адну з апошніх літараў алфавіту, і сход на яго праста слаба адреагаваў у сваім змоўніцкім адмаўленыні.

Тым кандыдатам апынуўся С. С. Шушкевіч, які з таго сходу зрабіў свой бліскучы палітычны старт.

37.

Ёсьць і яшчэ адна версія паходжання мае “пахаронкі”. Реч у тым, што на тое поле пад Севярынкай наш полк не вярнуўся, начальства скіравала ягоную рэшту ў іншым кірунку. Забітых заставаліся ў стэпу. Іх замяло сънегам. І толькі як вясной сънег растаяў, пачалі вытайваць трупы, якія сялянне крукамі звалоквалі да саней і везьлі ў Севярынку. Ля аднаго з іх, мабыць, знайшлі маю палявую сумку з сякімі-такімі дакументамі і палічылі, што той “падсьнежнік” ёсьць Быкаў.

Пасыля ў Севярынцы на братній магіле зрабілі нейкі помнік з некаторымі прозвішчамі загіблых, сярод якіх апынуўся і я.

38.

У нашым жа перадку былі толькі бранябойныя і падкаліберныя, якімі тады не стралілі.

*Публікацыя Ірыны Быкаў.
Падрыхтоўка да друку Алексія Пашкевіча.*